

Мужчыны пра жанчын

Кірыл ШЫМКО:

ТАКОЕ ШМАТГРАННАЕ...»

Жанчынам заўсёды цікава ведаць, што думае пра каханне моцны пол. «Алесь» вырашыла падысці да пытання вельмі літаральна і распытаць пра гэта аднаго з самых моцных мужчын Беларусі, рэкардсмена — паўэрліфтара, чыё імя тройчы ўнесена ў Кнігу рэкордаў Гінеса, Кірыла Шымко.

— **Вар’яцкія ўчынкі ў імя кахання...**

— Так, іх увесь час трэба рабіць. Бо яны выклікаюць буру пачуццяў і эмоцый з абодвух бакоў.

— **Жанчыны падобныя на...**

— Загадку. Ці разгадаюць мужчыны яе калі-небудзь? Адвечнае пытанне. Цяпер жанчына адна, праз пару гадзін яна зусім іншая... Мы не паспяваем за вамі!

— **Каханне — гэта...**

— Вострае эмацыянальнае пачуццё прыхільнасці адно да аднаго. Каханне такое шматграннае! Можна сказаць, гэта сукупнасць розных іншых пачуццяў. Яно складаецца, па-першае, з клопату. Калі вам нешта падабаецца, вы будзеце старацца беражліва захоўваць гэта і падтрымліваць у добрым стане, няхай гэта будзе матацыкл або жаночая сумачка, любімы кубак і г. д. З людзьмі гэтак жа: вам ніколі не будзе ўсё роўна, што з каханым чалавекам.

Па-другое, з жалю. Калі вы любіце, вы шкадуеце. Напрыклад, сваё дзіця ці каханую дзяўчыну. Вы заўсёды будзеце аберагаць іх ад чагосьці непажаданага.

Па-трэцяе, з уважлівасці. Вы будзеце ўважлівыя да сваіх блізкіх, прыкмячаючы ў іх любыя змены.

Па-чацвёртае, з цікавасці. Вам заўсёды будзе цікавы чалавек, калі вы яго любіце.

Па-пятае, з матывацыі. Любыя людзі матывуюць рухацца наперад.

І, нарэшце, па-шостае, з захаплення. Вас не перастане захапляць аб’ект натхнення.

— **Саме прывягальнае ў жанчынах — гэта...**

— Сексуальнасць. Мужчыны любяць вачыма, гэтага ніхто не адмяняў.

— **Што не пасуе ні адной жанчыне?**

— Надзяваць маску, гуляць, дэманструючы не тое, што яна ёсць на самай справе, завываць сабе цану. У большасці выпадкаў мужчыны гэта бачаць. Але некаторыя жанчыны ўмеюць гэта хаваць, і мужчыны не могуць разабрацца, як сябе паводзіць.



Таксама жанчынам не трэба мацюкацца і курыць, асабіста мяне гэта вельмі адштурхоўвае.

— **Вядома, што шлях да сэрца мужчыны ляжыць праз страўнік. А да сэрца жанчыны?**

— Праз пачуцці. Мужчына прымітыўны і зразумелы, яго няцяжка разгадаць. У адносінах ён гуляе ў гульні, прыдуманая жанчынай, пастаянна нешта ёй даказваючы. А жанчыне важна ўсё глыбока адчуць, так задумана прыродай.

— **Жанчына павінна быць слабай і безабароннай, або гэта неабавязкова?**

— Жанчына спрадвеку выступае не толькі заха-

вальніцай ачага, але і дадаткам да мужчыны, яго важнай часткай. Але не дамінаючай. У некаторых рэчах жанчыны мацнейшыя, яны больш вынослівыя, напрыклад. Але для гарманічнага развіцця сям’і дамінаваць павінен мужчына. Бываюць выключэнні, але дамінанта жанчыны — дрэнны складнік.

— **Найлепшы падарунак для мужчыны — гэта...**

— Каштоўны не падарунак, а стаўленне. Таму калі хочацца нешта падарыць, гэта павінна быць тое, што зачэпіць вас дваіх. Напрыклад, майму сябру жонка на Новы год падарыла дзіця (смяецца).

А калі сур’ёзна, гэта можа быць невялікі сямейны фільм, сабраны з адрэзкаў вашых падарожжаў, або футболка са зразумелым для вас дваіх надпісам, ці нават фота. Можна, банальна, але каштоўнасць — у прывягальнасці жанчыны і мужчы-

Пажаданне жанчынам

— Дарагія дамы! Я жадаю вам знайсці Каханне. Калі сустрэнеце свайго чалавека, глядзіце не на тое, колькі ў яго матэрыяльных каштоўнасцяў, а на тое, як ён да вас ставіцца. Імкніцеся да сапраўдных пачуццяў. Не забывайце, што, аддаючы, вы будзеце атрымліваць. Грошы... сёння яны ёсць, а заўтра няма. Калі вы заробіце іх у пары, яны прынясуць куды больш шчасця. Таму спачатку важна знайсці таго, хто заўсёды будзе побач і падтрымае вас. Любіце шчыра!

Кірыл Шымко — беларускі спартсмен-асілак, рэкардсмен Беларусі па сілавым мнагабор’і, тройчы рэкардсмен Кнігі рэкордаў Гінеса.

Яго першая ўнікальная акцыя: з напарнікам Паўлам Сарокам зрушылі з месца і працягнулі на шэсць з паловай метры чыгуначны састаў з пяці вагонаў агульнай масай 250 тон. Затым удаіх з Паўлам Сарокам яны зрушылі з месца і працягнулі больш чым на тры метры самалёт Іл-76, маса якога складае 150 тон.

У 2009 годзе ўстаноўлены першы рэкорд, удастоены занясення ў Кнігу Гінеса: Кірыл Шымко разам з Паўлам Сарокам зрушылі з месца савецкі танк Т-34 вагой 30,9 тоны на адлегласць больш за 5,10 метра.

Неўзабаве Кірыл Шымко падчас шоу ў рэжыме рэальнага часу ўстанавіў новы сусветны рэкорд: у прысутнасці некалькіх тысяч глядачоў зрушыў з месца і працягнуў 55-тонны кар’ерны самазвал «БелАЗ». Трэці рэкорд для Кнігі Гінеса быў устаноўлены ў 2015 годзе: Кірыл у адзіночку зрушыў і працягнуў на адзін метр 43,5 сантыметра вежавы кран вагой 118 тон.

Яшчэ адно незвычайнае сілавое шоу — на аэрадроме «Ліпкі» верталёт Мі-26 вагой у 35 тон Кірыл цягнуў 20 метраў. Дарэчы, менавіта гэты верталёт здымаўся ў фільме «Моцны арэшак-5» з Брусам Уілісам у галяўнай ролі.

«Мне шмат хто кажа, што сваімі дасягненнямі я каму-небудзь што-небудзь даказваю, — каментуе пасля шоу Кірыл Шымко. — Мне гэта зусім не трэба. Такія падзеі прыцягваюць шмат увагі людзей, і гэта матывацыя, прыклад для тых, хто захоча займацца спортам, весці здаровы лад жыцця і развівацца ў сілавым мнагабор’і. Безумоўна, для мяне важныя і эмоцыі, якія нічым не заменіш. Гэта прыемныя эмоцыі!»



ны, а ўжо адлюстраванне гэта можна як заўгодна.

— **Зараз сярод дзяўчат існуе трэнд на атлетычныя мышцы. Гэта добра ці вы за натуральную прыгажосць цела?**

— Прыгожае, пругкае і падцягнутае цела — гэта заўсёды добра для здароўя, сексуальна і прывабна. Але

калі на цэле недастаткова тлушчу, гэта ненатуральны стан арганізма. Рэльефнае, абязводжанае цела — гэта ненармальна, трэба сачыць за сваім здароўем.

— **Ці ёсць нешта такое, чаго нельга рабіць для жанчыны да вяселля?**

— Я б не раіў рабіць дарагія падарункі, тады адносіны выходзяць на ўзровень карысці. Напрыклад, у такім выпадку можна разглядаць мужчыну, ацэньваючы яго фінансавы патэнцыял. Мужчына ж не разглядае жанчыну як сродак узбагачэння, яму важныя яе знешнасць, яе каштоўнасць, яе каханне. А калі задорваць, то як быццам купляеш яе...

— **Што больш прыемна: клапаціцца пра каго-не-**

будзь ці калі клапоціцца пра цябе?

— Калі ты любіш — і тое, і іншае мае значэнне. Бо шчырыя адносіны ў наш час такая раскоша. На жаль, каштоўнасці змяніліся, на першы план выйшлі грошы. Яны абараняюць і даюць свабоду, але не даюць шчасця. Таму так цяжка нам ацаніць тое, што дасталася не за грошы. Напрыклад, здароўе. Мы нараджаемся з ім і не шануем яго, а калі яно пагаршаецца, калі адчуваеш боль і дыскамфорт, калі б’ешся за тое, каб быць здаровым, ужо па-іншаму глядзіш на гэтыя рэчы. Тое ж з клопатам і любіш: часта іх пачынаюць цаніць, калі страчваюць.

Віталіна БАНДАРОВІЧ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка
Лот №1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 225581716101000223, расположенного по адресу: Витебская обл., Шарковщинский р-н, Радюковский с/с, аг. Радюки, ул. Маркова, площадью 0,0603 га, сроком на 25 лет для строительства торгового павильона (целевое назначение: земельный участок для размещения объектов розничной торговли). Земельный участок имеет ограничения прав в использовании земель: водоохранная зона реки, водоема (р. Березовка), зона санитарной охраны водного объекта, используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зоне санитарной охраны в местах водозабора; придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 92,77 бел. руб. Задаток: 9,28 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 18.02.2019 в 14.15, г. п. Шарковщина, ул. Комсомольская, 15, в Шарковщинском райисполкоме. Срок внесения задатка и подачи документов: с 17.01.2019 по 15.01.2019. Время работы с 8.30 до 17.30 (обед: 13.00 – 14.00). Реквизиты для внесения задатка: р/с BY81AKBB36003300040000000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК АКBBVY2X, УНП 300594330, код платежа 4002. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, консолидированные участники (двое и более граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. **Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:** в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона: внести плату за право заключения договора аренды земельного участка или часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения; возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и представлением участниками документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка, в т. ч. с гос. регистрацией создания этого участка; после выполнения указанных действий заключить с Шарковщинским райисполкомом договор аренды земельного участка; осуществить в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды государственную регистрацию прав на земельный участок в Шарковщинском бюро Глубокского филиала РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; срок действия права аренды на земельный участок оканчивается по истечении 25 лет с момента гос. регистрации создания земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него. За три месяца до окончания срока аренды на земельный участок совместно с Шарковщинским

райисполкомом в установленном порядке решить вопрос его дальнейшего использования; получить в установленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение Шарковщинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превышающий 1 год; приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в соответствии с целью и условиями его предоставления в течение 6 месяцев со дня утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации; снять на занимаемом участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной документации; завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной документацией. Для участия в аукционе граждане, индивидуальные предприниматели, консолидированные участники и юр. лица (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ — доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица — легализованные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; консолидированными участниками представляются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.